

1. Прозвішча/성		4. Пол/성 <input type="checkbox"/> мужчынскі/남 <input type="checkbox"/> жаночы/여	
2. Імя/이름			
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/성명 변경자에 한하여 변경전 성명			
5. Дата нараджэння/생년월일 일 월 년		6. Месца нараджэння/출생지 краіна/국가 горад/시/군 вобласць(раён)/도	
7. Цяперашняе грамадзянства(ы)/ 현재국적 Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены 이전 모든 국적 및 국적 변경 일자 (국적 변경자에 한하여 작성)			
8. Тып пашпарта/ 여권 종류 <input type="checkbox"/> звычайны/ 일반 <input type="checkbox"/> дыпламатычны/외교 <input type="checkbox"/> службовы/관용 <input type="checkbox"/> іншы дакумент/기타 서류:		9. Нумар пашпарта/여권번호 10. Кім выдадзены/발급관청 11. Дзе выдадзены/발급 장소	
		12. Дата выдачы/발급일 일 월 년 13. Тэрмін дзеяння/유효기한 일 월 년	
14. Адрас сталага месца жыхарства/거주 주소 краіна/국가 вобласць(раён)/도 горад/시/군 округ/구/면 раён / 동/읍/리 квартал / 번지 нумар дома / 동, 호 нумар тэлефона/휴대전화번호 e-mail			
15. Месца працы і службовы адрас/소속 기관명 및 주소 прадпрыемства/회사/기관명 пасада/직위 краіна/국가 вобласць(раён)/도 горад/시/군 округ/구/면 раён / 동/읍/리 квартал / 번지 нумар дома / 호 нумар тэлефона/전화번호			
16. Тып візы/사증 구분 <input type="checkbox"/> індыўдуальная/ 개인 비자 <input type="checkbox"/> групавая/단체 비자		17. Катэгорыя візы/ 사증 종류 <input type="checkbox"/> транзітная/통과 <input type="checkbox"/> кароткачасовая/단기 <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/장기	
18. Колькасць уездаў/ 입국 횟수 <input type="checkbox"/> аднаразовая/1 회 <input type="checkbox"/> двухразовая/2 회 <input type="checkbox"/> шматразовая/복수			
19. Тэрмін дзеяння візы/사증유효기간 з/부터 па/까지 на тэрмін знаходжання/ 체류 일수 일 월 년 일 월 년 сутак/일			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/초청 기관명 혹은 개인 초청자명			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/초청 기관/개인 초청자의 주소 вобласць/주 (州) горад/시 (군) вуліца/거리명 нумар дома/빌딩번호 нумар квартэры/호 нумар тэлефона/전화번호 нумар факса/팩스번호 e-mail			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/벨라루스 체류 주소 вобласць(раён)/ 주 (州) горад/시 (군) вуліца/ 거리명 нумар дома/빌딩번호 нумар квартэры/호 гасцініца/ 호텔명			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/벨라루스 방문 목적 (자세히)			

Фотаздымак/사진

Службовыя адзнакі/공용란

Дата звароту:

Падставы:
 сапраўдны пашпарт
 візавая падтрымка
 фінансавыя сродкі
 страхоўка
 інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:
ад
 станоўчае
 адмоўнае

Тып візы:
 B
 C
 D

Кратнасць візы:
 1
 2
 шм

Мэта візіту:
 транзіт
 дзелавыя стасункі
 удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах
 прэса
 гуманітарная
 рэлігійныя стасункі
 з правам працы па найму
 турызм
 на вучобу
 прыватная
 наведванне месцаў пахавання
 на сталае жыхарства
 службовая
 дыпламатычная

Віза:
№

Сапраўдная:
з
па

тэрмін знаходжання

Спагнаны сбор

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ 벨라루스 방문 경험이 있습니까?
 так/ 예 не/ 아니오
 калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ 벨라루스 방문 경험이 있는 경우 최근 방문일자, 체류 장소, 방문 목적을 작성하십시오
 з/ 부터 па/ 까지 дзе/ 체류 장소 мэта візіту/ 방문 목적

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году і агульны тэрмін часовага знаходжання/금년도 현재까지의 벨라루스 방문 기간
 1) з/부터 па/까지 4) з/부터 па/까지
 2) з/부터 па/까지 5) з/부터 па/까지
 3) з/부터 па/까지 6) з/부터 па/까지
 агульны тэрмін часовага знаходжання/ 총 체류 일수

сутак/일		

26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/벨라루스 비자 발급이 거부 된 적 있습니까?
 так/ 예 не/아니오
 калі так, вызначце дату/일자

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ 벨라루스 방문시 벨라루스 국내법을 위반한 적 있습니까?
 так/ 예 не/아니오
 калі так, вызначце калі/일자 і дзе/장소

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/위 질문에 "예"라고 답했을 경우 비자발급이 무조건 거부되는 것이 아니라 영사업무 책임자와의 상담을 거치게 됩니다

28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/타국에서 추방된 적 있습니까?
 так/ 예 не/아니오
 калі так, вызначце калі/일자 і з якой краіны /국가

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ 벨라루스 입국 방법 (교통수단)
 30. Маршрут руху/여행 경로

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ 벨라루스 체류 경비
 наяўныя сродкі/현금 банкаўскія чэкі/ 은행 수표
 крэдытныя карткі/신용 카드 зваротны білет/ 왕복 티켓 구입
 дарожныя чэкі/여행 수표 완료
 пражыванне/ 숙박 예약 완료

32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання / 여행자 의료 보험 정보
 страхавая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/보험사 (회사명, 주소, 연락처)
 сапраўдны ўхылоўны перыяд
 з/부터 па/까지

33. Сямейнае становішча/혼인 상태
 знаходжуся ў шлюбе/ 기혼 не знаходжуся ў шлюбе/ 미혼 разведзены(а)/ 이혼 удавец (удава)/ 사별

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ 배우자의 성
 35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ 혼인 전 배우자의 성

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ 배우자의 이름
 37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ 배우자의 국적

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ 배우자의 생년월일

일		월		년	

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ 배우자의 출생지
 краіна/국가 горад/시/군
 вобласць(раён)/ 도

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ 여권에 등록된 동반자녀와 함께 벨라루스를 방문하는 경우 작성하십시오

Прозвішча / 성	Імя / 이름	Дата і месца нараджэння / 생년월일 및 출생장소

41. **Дэкларацыя/책임 사항**
 Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь/
 신청서에 기재한 내용은 정확하며 진실임을 증명합니다. 허위정보를 기재 혹은 필요 서류 제출 거부는 벨라루스 입국 거부의 사유가 될 수 있음을 숙지하고 있습니다. 위에 기재된 정보가 정확하지 않음이 밝혀질 경우 기발급된 사증이라도 즉각적으로 취소될 수 있다고 통보 받은 바 있습니다. 벨라루스 공화국 입국 이후 담당 관서에서 현행 절차에 따라 체류 등록하고 사증 만료기한 이전 벨라루스를 출국할 것입니다. 그리고 벨라루스 입국 및 체류 시 시 국내법 규정에 부합하는 의료보험을 가지고 있어야 함을 통보 받은 바 있습니다.

42. Асабісты подпіс/신청자 서명
 43. Дата падпісання / 신청일

일		월		년	

대리인 신청 시 기재

대리인 성명:	여행사명:	연락처:
---------	-------	------